

Субота,
10 сакавіка

1 Беларусь 1

6.15 «Існасць».
6.40 Меладрама «Шукаю жонку з дзіцем». 1-я і 2-я серыі (16+).
8.25 «Кулінарная дыпламатыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Серыял «Сваты-6» (12+).
10.05 «Здароўе» (12+).
10.55 «Пад ключ» (12+).
11.25 «Дача».
12.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).
12.50, 15.30, 23.40 Серыял «Сваты-5» (12+).
13.50 «Я ведаю».
15.10 «Энергазфектыўнасць. Крок у будучыню». Дак. фільм.
16.45 Меладрама «Падары мне жыццё». 1—4-я серыі (16+).
21.00 «Панарама».
21.45 Меладрама «Кахаю цябе любую» (16+).
23.30 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

6.50 М/с «Фіксікі» (0+).
7.20 Фільм для дзяцей «Ушасцёх цэлы свет абыдзем» (12+).
8.20, 22.00 «Тэлебарометр».
8.25 «Камень, нажніцы, папера» (16+).
8.55 «Арол і рэшка. Юбілейны». (16+).
10.00 «На нажах». (16+).
11.05 «Бітва салонаў». (16+).
12.10 Анімацыйны фільм «Гісторыя цацак» (0+).
13.40 «Мяняю жонку». (16+).
15.05 Камедыя «Ноч адпачынку для мам» (12+).
16.55 «Капейка ў капейку» (12+).
17.30 Меладрама «Дзённік прынцэсы. Як стаць каралевай» (12+).
19.30 Баявік «Пасля нашай эры» (12+).

ВТВ ВТБ

6.00 «Турбаміксер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кадраў». (16+).
8.00 Скетч-шоу «Асцярожна: дзеці!» (6+).
9.00 М/ф «Скубі Ду». (6+)
9.30, 3.05 М/ф «Машкіны страшылкі». (0+)
9.50, 3.20 М/ф «Машыны казкі». (0+)
10.15, 3.40 М/ф «Маша і Мядзведзь». (0+)
10.40 Анімацыйны фільм «Неверагодныя прыгоды ката». (0+)
12.10, 0.00 Серыял «Кухня-5» (16+).
14.40 «Уважааныя і шчаслівыя людзі» (16+).
16.30 Фэнтэзі «Джуманджы». (12+).
18.30, 22.10 «Уральскія пельмені». (16+).
20.20 Фантастыка «Людзі ў чорным-2». (12+).
2.10 «Хачу верыцы!» (16+).
4.00 «Лаві момант». (16+).
5.00 «Дурні і дарогі». (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 0.25 «Не бойся, я з табой!» Маст. фільм.
9.05 «Вяртанне блуднага папугая». М/ф.
9.45 «Звычайны канцэрт».
10.15 «Час жаданняў». Маст. фільм.
11.55, 2.05 «Экзатычная Шры-Ланка». Дак. серыял.
12.45 Да 200-годдзя з дня нараджэння Марыуса Петыпа. Габрыэла Комлева, Таццяна Церахава, Генадзь Сялюцкі ў спектаклі «Баядэрка». Запіс 1979 года.
14.55 «Кардынал Рышэлье. Нябёсы могуць пачакаць...» Дак. фільм.
16.40, 23.45 «Ехаў грэка... Падарожжа па сапраўднай Расіі». Дак. серыял.

ЗВЯЗДА

21.20 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).
22.05 «Спортлато 6 з 49», «КЕНО».
22.10 Фантастыка «Зорныя войны. Эпізод 1: схаваная пагроза» (12+).
0.35 «ЛавЛавСаг». Заклучны выпуск (16+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 14.30, 20.15 «Калейда-скоп». Навіны культуры.
8.15, 14.45, 20.30 «Гэты дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.45 «Цені знікаюць апоўдні». Драма (12+).
10.00 «Беларуская кухня». Вушкі з грыбамі.
10.30 «Беларусь як песня». Валанцін Бадзьяраў.
10.55 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
11.30 «Навукаманія» (6+).
12.00 «Наш браняпоезд». Маст. фільм (12+).
14.50 «Люблю і помню». Кампазітар, народны артыст СССР Яўген Глебаў.
15.30 «Пасля кірмашу». Камедыя (12+).
16.40 «Славянскі базар у Віцебску — 2014». Алэг Газманаў.
18.10 «Алег Барысаў. Чалавек у футарале». Дак. фільм (12+).
18.50 «Гамлет Шчыгроўскага павета». Маст. фільм (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Д’Артаньян і тры мушкетёры». Маст. фільм (12+).

5 Беларусь 5

7.00, 22.20 Тэніс. Турнір WTA. Індыян-Уэлс.
11.05 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Спрынт. Жанчыны.
12.10 Вялікі спорт. Ток-шоу.
12.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
13.25 Трэніровачны дзень.
13.55 Гандбол. Чэмпіянат Беларусі. СКА-Мінск — БГК імя Мяскова (Брэст).
15.30 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Супермікс.

17.20 «Радня». Маст. фільм.
18.50 «Падкідыш». Маст. фільм.
20.00 «Манон з крыніцы». Маст. фільм.
21.55 «Кардынал Мазарыні. Небяспечныя гульні». Дак. фільм.
1.45 «Дождж зверху ўніз». «Брэк!» М/ф для дарослых.

НОСТАЛЬГІЯ Ностальгія

6.00 «Вакол смеху». «Вясна». 1984 год (16+).
7.30, 13.35, 19.30 Маст. фільм «Варыянт «Амега» (16+).
8.40, 9.40, 11.00, 11.40, 14.40, 15.40, 17.00, 17.35, 23.35, 2.40, 3.40, 5.00, 5.40 Музычная настальгія (12+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Нараджаныя ў СССР» (12+).
11.15 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі» (16+).
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1985. 2-я частка. 2010 год (16+).
13.00 «Ранішняя пошта». «Блытаніна». 1985 год (12+).
16.00 «Колба часу» (16+).
17.30 Маст. фільм «Матылёк» (12+).
18.00 «Шынок 13 крэслаў». 1968 год (12+).
19.00 «Што? Дзе? Калі?» Першы паўфінал 1982 года (12+).
20.10 «Песня-85». 2-я частка (6+).
21.00 «Быў час». 2009 год (16+).
22.00 Тэлеспектакль «Залатая рыбка». 1986 год (12+).
23.45 «Сядзі і глядзі» (16+).
0.00 «Сняем, сябры!» з Таццянай Візбар. 2008 год (12+).
1.00 «Ранішняя пошта». 1985 год (12+).
5.20 «Час пік». Нарэзка пра жанчын (Памяці У. Лісцьева). 1995 год (16+).

16.25 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Манчэстэр Юнайтэд» — «Ліверпуль».
17.25 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Першыя матчы. Агляд.
18.25, 20.10 Спорт-цэнтр.
18.35 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Змешаная эстафета.
20.20 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Чэлсі» — «Крыстал Пэлас».
23.55 Настольны тэніс. Маладзёжны чэмпіянат Еўропы.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі), 20.30 «Нашы навіны».
7.10 Меладрама «Вас чакае грамадзянка Ніканорава» (12+).
9.10 М/с «Смяшарыкі. Спорт» (0+).
9.30 «Здароўе» (12+).
10.40 «Смак» (12+).
11.25 «Ідэальны рамонт» (12+).
12.30 «Разумніцы і разумнікі» (12+).
13.25 «Ералаш» (6+).
13.55 Серыял «Сапраўдная Ванга». (12+).
16.20 «Грып. Уварванне» (12+).
17.20 «Хто хоча стаць мільянер?» (16+).
18.45 Камедыя «Джэнтльмены ўдачы» (12+).
21.10 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
21.15 «Сёння ўвечары» (16+).
23.50 Драма «Арытмія» (16+).

ТВ РЕН СТБ

6.00 «Студэнты». Серыял (12+).
7.25 «Анфас».
7.40, 16.45 «Вой, ма-мач-кі!» Серыял (12+).
10.20 «Іншая краіна».
11.00 «Мінск і мінчане».
11.30 Маст. фільм «Нявеста, якая ўцякла» (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 гадзіны».
13.40 «Адкрытая размова».
13.55, 0.05 Камедыя «Формула кахання» (6+).
15.30 «Дарагая перадача» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.00, 8.00, 11.15, 14.30, 2.30 Горныя лыжы. Кубак свету.
3.30, 9.30, 18.30, 22.00 Бятлон. Кубак свету.
5.00, 10.30, 15.30, 23.00 Веласпорт. Парыж — Ніца.
6.30, 17.00, 0.00 Веласпорт. Цірэна — Адрыятыка.
19.15, 1.00 Скачкі з трампліна. Кубак свету.
20.45 Лыжныя гонкі. Кубак свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.00 Камедыя «(Не)чаканы прынец». (16+).
2.35 Камедыя «Сакрэты сексу і кахання». (18+).
4.35 Камедыя «Дзяўчына з Манака». (16+).
6.20 Камедыя «Мама дарагая!» (12+).
8.00 Камедыя «Як займацца любоўю па-англійску». (18+).
9.55 Камедыя «Спакуснік». (16+).
12.15 Камедыя «Заручаныя асуджаныя». (16+).
14.00 Камедыя «Таткі без шкодных звычак». (16+).
15.55 Камедыя «Старскі і Хатч». (12+).
17.45 Камедыя «Дапамажыце стаць бацькам». (16+).
19.30 Прыгоды «Даспехі Бога». (16+).
21.10 Прыгоды «Даспехі Бога: аперацыя «Ястраб». (12+).
23.15 Камедыя «Пенелопа». (12+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Сардэчна запрашаем дадому!» (6+).
11.10, 1.35 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).
12.05, 2.15 «Пісьмо Надзеі». Серыял (12+).

15.55 «Вялікі горад».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Вестэрн «Бандыткі» (12+).
21.40 «Засакрэчаныя спісы» (16+).
23.15 «Легенды СССР» (16+).
1.35 Адэль: выступленне ў канцэртнай зале «The Royal Albert Hall» (16+).

МІР МІР

6.00, 8.20 М/ф (0+).
7.50 «Саюзнікі» (12+).
9.00 «Вой, мамачкі!» (12+).
9.30 «Наша кіно. Гісторыя вялікага кахання» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Здабытак рэспублік. Васьмідзясятыя» (12+).
10.45, 16.15, 19.15 Серыял «Двайное жыццё» (12+).
20.30 Серыял «Тата ў закон» (12+).
23.40 Серыял «Бабін бунт, або Вайна ў Навасёлкаве» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Пакой смеху» (16+).
7.50 Маст. фільм «Вяскоўшчына» (12+).
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі» (12+).
12.10 «Пяцёра на аднаго» (12+).
13.00 «Наша справа» (16+).
13.15 Маст. фільм «Домакі-раўнік» (12+).
14.55 Маст. фільм «Прывітанне і бывай» (12+).
16.35 Маст. фільм «Колер спелай вішні» (12+).
19.55 Надвор’е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.55 «Прывітанне, Андрэй!» (12+).
22.40 Маст. фільм «Новы муж» (16+).

НТБ НТБ—Беларусь

6.20 «Астрапрагноз».
6.25 Серыял «Адвакат» (16+).

15.40 «Тайны нашага кіно»: «Закаханы па ўласным жаданні».
16.15 «Закаханы па ўласным жаданні». Меладрама (12+).
17.55 «Воблачна, магчымы ападкі-2. Помста ГМА». Анімацыйны фільм (6+).
19.30, 5.30 «10 самых» (16+).
20.05 «Інтрыганкі». Маст. фільм (12+).
22.00 «Помні мяне». Маст. фільм (16+).
0.05 «Нябёсы, якія абрынуліся». Серыял (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.20 Монстры на канікулах (12+).
7.55 Ілюзія падману (12+).
10.10 Параноя (12+).
12.10 Целаахоўнік (16+).
14.40 Вясельны перапалох (12+).
16.40 Усё магу! (16+).
20.10 Муза (16+).
22.05 Ілюзія падману-2 (16+).
0.30 Лабірынт Фаўна (16+).
2.40 11:14 (18+).
4.10 Не жартуйце з Зоханам! (16+).

ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Каханне з акцэнтам (16+).
8.25 Пятніца (16+).
10.15 Хутчэй за трусоў (16+).
12.10 Трое ў лодцы, калі не лічыць сабаку. (12+).
15.05, 2.15 Усё пра мужчын (16+).
16.45 Ржэўскі супраць Напалеона (16+).
18.30 8 першых спатканняў (16+).
20.20 Без межаў (12+).
22.15 Дуэлянт (16+).
0.20 Маргарыта Назарава. (16+).
3.35 Мужчына з гарантыяй (16+).
5.00 Без мужчын (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.20 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
8.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
9.30 «НЗ. Расследаванне» (16+).
10.25 «Галоўная дарога» (16+).
11.10 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
12.10 «Кватэрнае пытанне» (0+).
13.20 «Паедзем, паядзім!» (0+).
14.20 Камедыя «Мая марачка» (12+).
16.20 «Следства вялі...» (16+).
17.10 «Сакрэт на мільён». Маша Маліноўская (16+).
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.00 «Ты супер!» Міжнародны вакальны конкурс (6+).
22.05 Серыял «Лінія агню» (16+).
23.55 «Брэйн-рынг» (12+).

3 мой 8 канал

9.00, 15.55, 19.15, 21.00, 23.55 «Надвор’е».
9.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
9.25 Для дзяцей «Адказвайка».
9.30 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
9.40 Серыял «Англійскае забойства» (12+).
11.15 Камедыя «Самая абаяльная і прывабная» (12+).
12.35 Баявік «Пасажыр 57» (12+).
14.00 «Суперкніга».
14.30 М/ф «Праўдзівая гісторыя Ката ў ботах».
16.00 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
16.30 «Здароўе».
17.30 Трылер «Жыццё за гранню» (16+).
19.20 Меладрама «Заганныя сувязі» (18+).
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Фэшн is my прафэшн» (12+).
21.15 Камедыя «Кілер» (16+).
23.10 «Пра спорт».

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00, 11.45, 17.15 Неверагодныя машыны. (12+).
6.45 Навуковыя недарэчнасці. (12+).
7.05, 13.20 Неверагодны доктар Пол. (16+).
7.55 «Тытанік»: заключнае слова. (16+).
9.25 Аўта-SOS. (12+).
10.10 Непаражальныя канструкцыі. (12+).
10.55 Мегазаводы. (12+).
12.30, 5.10 Вядомы Сусвет. (12+).
14.05 Выратаваць планету. (12+).
15.40 Міжнародны аэрапорт Дубай. (12+).
16.30 Шаша праз пекла. (12+).
18.00 Аляска: выжыванне ў экстрэмальных умовах. (12+).
18.45, 22.50, 2.45 Інстынкт выжывання. (16+).
20.25 Навука будучыні. (12+).
22.00, 1.10 Ядзерны сакрэт «Тытаніка». (12+).
23.35 Гісторыя пра нас. (16+).
0.20 Ліхтугі за мяжой. (18+).
2.00 Паранармальнае. (16+).
3.35 Расследаванні авіякатастроф. (16+).

Discovery Channel Discovery

8.00 Хлопцы з Юкана.
9.00 Мегацягнікі.
10.00 Аляска: апошні рубеж.
11.00 Загадкі планеты Зямля.
12.00 Адраджэнне металалому.
13.00 Хуткія і цікаўныя.
14.00, 7.10 Іржавая імперыя.
15.00 Зроблена з другаснай сыравіны.
16.00, 18.00, 19.30 Паляўнічыя на рэліквіі.
20.00, 23.00, 1.00 Залатая ліхаманка.
2.00 Востраў.
4.40 З любасці да машын.

■ «Еўрабачанне-2018»

ВЕСТКІ
З МУЗЫЧНЫХ
ПАЛЁў

Пасля бойкі, як вядома, кулакамі не машуць. Аднак калі вельмі хочацца, то можна. Прынамсі так і зрабіў прадзюсар двух фіналістаў сёлетняга беларускага нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне» Аляксандр Слуцкі ў знак пратэсту супраць перамогі «легіянера» — украінскага спевака ALEKSEEV'a.



Аляксандр Слуцкі зняў і змясціў у сацыяльных сетках парадыйную кавер-версію песні «Forever». Замест высокатэхналагічнага касцюма з гнуткім экранам прадзюсар скарыстаў звычайную навагоднюю гірлянду з лямпачкамі, а ў рускамоўным тэксце не надта тонка намякнуў, што менавіта ён думае пра адбор і канкрэтна перамогу канкурэнта.

Прадстаўнікі Мікіты Аляксева не выказалі ніякай рэакцыі на музычны тролінг і прадоўжылі падрыхтоўку да міжнароднага песеннага шоу. Артыст ужо наведваў Партугалію, дзе здымаюцца відэавізітоўкі ўсіх канкурсантаў (прадстаўніку Беларусі, дарэчы, выпала завесці механічны гадзіннік на ратушы, якая з'яўляецца адным з улюбёных турыстычных месцаў Лісабона). Таксама вялікімі сольнымі канцэртамі ў Баку і Кіеве распачаўся прома-тур спевака.

Між тым Еўрапейскі вяшчальны саюз, які праводзіў экспертную праверку песні ALEKSEEV'a на прадмет яе публічнага выканання раней дазволенага тэрміну (з-за гэтага якрэз і разгарэўся скандал на нашым адборы), афіцыйна паведаміў Белтэлерадыёкампаніі, што парушэнняў правілаў не выяўлена. Такім чынам, спявак атрымаў афіцыйны дазвол прывезці на «Еўрабачанне-2018» сваю песню ў першым варыянце, які прагучаў на праслухоўванні ў студзені і значна больш падабаўся слухачам. Ва ўсякім выпадку, кліп на еўравізіўную песню Аляксеева паглядзелі на YouTube ужо звыш 1,7 мільёна чалавек.

Усяго праз некалькі тыдняў адбудзецца традыцыйная сустрэча кіраўнікоў дэлегацый 42 краін — удзельніц сёлетняга «Еўрабачання», і пасля гэтага перайграваць што-небудзь у мелодыях, тэкстах або складзе выканаўцаў будзе нельга. Са сваімі прадстаўнікамі вызначыліся больш як 30 краін, у тым ліку нашы суседзі: Расію прадставіць спявачка з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі Юлія Самойлава, Украіну — крыху містычны разнавокі спявак Melovin (на фота).

Значная частка білетаў на конкурсныя канцэрты, нягледзячы на кошт да 299 еўра (за білецік на фінал), ужо раскуплена. Сам жа конкурс, нагадаем, пройдзе ў Лісабоне з 8 да 12 мая гэтага года. Прадстаўнік Беларусі выступіць у першым паўфінале шоу, 8 мая.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК